

# Адукацыя i Выхаванне

У нумары:

Сталічная адукацыя: СШ № 199  
святкуе юбілей Пімена Панчанкі


Мова і сацыяльна значымыя  
каштоўнасці сучаснай моладзі

Канфлікты ў сучаснай школе:  
іх усپрыманне і ацэнка педагогамі

Работа з сям'ёй па прывіці дзіцяці  
цікавасці да чытання

Народна-выхаваўчыя вытокі  
этыка-педагагічнай думкі Беларусі  
у X-XVIII стагоддзях

10 · 2012



## Гісторыя педагогікі

# Народна-выхаваўчыя вытокі этыка-педагагічнай думкі Беларусі ў X–XVIII стагоддзях

В. С. Болбас

У артыкуле аргументуваецца думка аб вызначальным упрыве ідэй народнай педагогікі беларусаў на генезіс этика-педагагічнай думкі Беларусі ў X–XVIII стагоддзях, дзякуючы чаму разам з апорай на агульначалавечыя маральныя каштоўнасці фарміраваліся яе нацыянальныя адметнасці.

This article grounds the thought of distinctive influence of the ideas of Belarusians'folk pedagogy on the development of ethics and pedagogical thought of Belarus in X–XVIII centuries. Thanks to that influence and general human moral values its national peculiarity had been formed.

**Ключавыя слова:** народная педагогіка, этнапедагогіка, этика-педагагічнай думка, маральнае выхаванне, фольклор, маральна-выхаваўчы вопыт, парэміі, народна-выхаваўчыя погляды.

**Key words:** folk pedagogy, ethnic pedagogy, ethics and pedagogical thought, moral upbringing, folklore, moral and educational experience, phraseological units, folk and educational views.

Пільныя патрэбы сучаснага маральнага духоўнага ўдасканалення асобы і грамадства скіроўваюць увагу на асэнсаванне і выкарыстанне этика-педагагічнай спадчыны мінулага, якая адлюстроўвае сацыяльныя каштоўнасці, непадуладныя часу і яго асаблівасцям, і тыму прадвызначае вартасныя арыентацыі перспектывы жыццёвага ўладкавання. Выяўленне дэтэрмінантаў генезісу маральнага выхаваўчых ідэй нашых продкаў дапамагае вызначэнню эфектыўнасці ўпрыву знешніх і ўнутраных фактараў фарміравання маральнай культуры ў сучаснасці і будучым. Адной з найбольш пладаносных і жыватворных крыніц, што ва ўсе часы сілкавала развіццё ідэй маральнага выхавання, з'яўляецца народная педагогіка, якая ўяўляе сабой сінкрэтызм жыццёвай і выхаваўчай мудрасці і практичнага вопыту ў гадаванні дзяцей.

Абвяргаючы меркаванні асobных даследчыкаў аб дамінуючым чужаземным упрыве на эвалюцыю філософскай, грамадска-палітычнай, педагогічнай думкі Беларусі, айчыннымі навукоўцамі даказаны існаванне ўласнай гісторыі, самастойнае развіццё мовы і культуры нашага народа. Замежнаму ўпрыву адводзіцца важная, але не галоўная роля. Аналіз навуковых прац другой пало-

вы XIX–XX стагоддзяў, дзе разглядаюцца пытанні этнагенезу беларусаў, дазваляе сучасным гісторыкам зрабіць высынову аб tym, «...што духоўная культура беларусаў ёсць з'ява самабытная, у якой побач з агульным да іншых, галоўным чынам рускай, украінскай і польскай культур, усё ж значна больш свайго, асаблівага, адметнага, што выдзяляе яе з блізкародненых суседніх культур» [1, с. 16].



**Валерый Сяргеевич Болбас,**  
першы прарэктар Мазырскага  
дзяржаўнага педагогічнага  
універсітета імя І. П. Шамякіна,  
кандыдат педагогічных навук, дацэнт

Шматлікія даследаванні вучоных паказваюць, што першаасновы выхаваўчых поглядаў нашага народа пачалі закладвацца ў глыбокай старажытнасці. Магутны пласт педагогічных ідэй сфарміраваўся на аснове народнага фальклору, найважнейшай крыніцай генезісу якога з'яўлялася язычніцкая сістэма каштоўнасцей, што будавалася на міфалагічнай сістэме Сусвету. Нашы продкі лічылі, што ўесь свет цалкам прасякнуты сутыкнуўшыміся магутнымі стыхіямі – святлом і цемрай. Свято – гэта добро, прыгажосць, радасць, якія чалавек знаходзіць і бачыць вакол сябе. Цемра – крыніца зла, смерці, усяго ганебнага.

Да светапогляду старажытнага беларуса харэктэрна перакананне ў тым, што ўсё ў свеце ўзаемазвязана, навакольны свет і чалавек маюць адно жыццё. Таму ўчынкі людзей – добрыя ці благія – істотным чынам уздзейнічаюць на навакольнае асяроддзе, якое ні ў якім разе не з'яўляецца бяздушнай стыхіяй, а ўяўляе сабой асобую форму адухоўленага жыцця. Нашы продкі не толькі ажыўлялі з'явы прыроды, але і надзялялі іх харктарам, ablічам, персаніфіцыравалі. Усведамленне аб непарушнай узаемасувязі паміж чалавекам і навакольным светам з'яўляецца адметнай рысай народнай педагогічнай культуры. Ідэя аб духоўным сінкрэтызме людзей і Сусвету, пачынаючы з X стагоддзя, набыла хрысціянскае гучанне і сілкавала шэраг уяўленняў ўсходнеславянскіх

асветнікаў аб маральнym удасканаленні чалавека.

У перыяд стаўлення духоўных вартасцей старажытных беларусаў развіццё народнай аксіялогіі дзяякоўчы магутнаму прыроднаму ўплыву сінкрэтызавала і вылучыла ў якасці асноўных праўду, дабро і прыгажосць. Менавіта яны сталі арыенцірамі і крытэрыямі ў выхаванні падрастаючых пакаленняў. Характэрна, што ў беларускіх казках, паданнях, легендах чалавек перамагае злые сілы, у першую чаргу, маральный чысцінёй.

Яшчэ ў старажытныя часы нашымі продкімі выпрацоўваліся адпаведныя формы паводзін, у межах якіх чалавек мог рабіць самастойныя ўчынкі з досьціц падрабязнай рэгламентацыяй сваіх дзеянняў. Падобныя прадпісанні, харэктэрныя і для іншых народаў, утваралі першасныя асновы маральнасці. Сярод найважнейшых з іх – забарона забойстваў, шанаванне багоў, продкаў, бацькоў, старэйшых, захаванне традыцый і г. д.

Тагачасныя правілы супольнага жыцця выявілі дзівосную сумяшчальнасць з асноўнымі пастулатамі хрысціянскай веры, місіянеры якой з'яўляюцца на беларускіх землях з IX стагоддзя. Таму менавіта апора на народна-язычніцкія духоўныя каштоўнасці дапамагла хрысціянству практычна негвалтоўна распаўсюдзіцца на тэрыторыі ўсходніх славян.

Пад уздзеяннем язычніцтва на землях нашых продкаў само хрысціянства стала больш «мірскім», «абрадавым». Сучаснымі даследчыкамі падкрэсліваецца не проста мірнае суіснаванне язычніцтва і хрысціянства, а робіцца выснова аб утварэнні светапогляднага сінкрэтызму – зліцці народнай і афіцыйнай рэлігіі пры вызначальнай ролі першай. «...Засвойваючы хрысціянства па знешнасці, – адзначаў У. Пічэта, – народныя масы засталіся вернымі традыцыям язычніцтва. Яно жыве ў глыбіні свядомасці народа; само хрысціянства аб'язычніваецца, прыстасоўваецца да простага светаразумення» [2, с. 14]. Хрысціянства ва ўсходніх славян дапускала захаванне язычніцкай міфалогіі, а значыць, і эмпірычнага светаўяўлення, і само язычніцтва істотным чынам упłyvala на спецыфіку рэлігійнасці нашых продкаў і падчас нават значна змяняла найважней-

шыя абрадавыя формы і царкоўныя дагматы. Таму пісьменнасць, летапісанне, асвета і педагогічная думка ўсходніх славян маюць уласную аснову, а хрысціянства надало істотны дынамізм развіццю гэтых працэсаў і прынесла з сабой новыя элементы, якія прыжыліся толькі дзякуючы адпаведнаму ўзроўню развіцця матэрыяльнай і духоўнай культуры нашых продкаў. Больш таго, маюць рацыю навукоўцы, якія разглядаюць язычніцтва «...як фактар аховы этнакультурнага фонду ўсходнеславянскіх народаў ад яго размывання пад уплывам знешніх фактараў, галоўным чынам хрысціянскай рэлігіі» [1, с. 11]. Дыктуемыя язычніцкай карцінай свету каштоўнасці, у першую чаргу – узаемасувязь чалавека і прыроды, адказнасць чалавека перад родам і самім сабой, абшчынная накіраванасць маральнасці, сталі трывалым падмуркам для развіцця этыка-педагагічнай думкі на беларускіх землях. Якраз яны і вызначылі шэраг асаблівасцей ідэй маральнага выхавання ў духоўнай спадчыне нашага народа.

Станаўленне беларускай народнасці супрадаваджалася імклівым развіццём вуснай народнай творчасці. Менавіта ў XIV–XVII стагоддзях адбываецца працэс актыўнага фарміравання беларускага фальклору з уласцівымі яму адметнасцямі і асаблівасцямі. У гэты час былі выпрацаваны ўсе яго віды і формы, якія глыбока адлюстроўвалі народны светапогляд з сацыяльна-гуманістычнай накіраванасцю выхаваўчых ідэалаў, духоўна-маральнымі каштоўнасцямі нацыянальных традыцый. Такім чынам, асноўная выхаваўчыя ідэі шматвяковага педагогічнага вопыту і былі скандэнсаваны ў вуснай народнай творчасці, дзе праблемы выхавання, хоць і з'яўляліся галоўнымі, але, як правіла, вельмі рэдка вылучаліся ў яўна выражанай, адкрытай форме. Да XI стагоддзя вусная народная творчасць была практична адзінай умяшчальняй і кропіцай педагогічных ідэй. Так фарміраваліся асновы народнай педагогікі беларусаў.

Найважнейшымі асаблівасцямі фальклору, а разам з ім і народнай педагогікі з'яўляюцца ярка выражаная рэгіональная прыналежнасць і гістарычная канкрэтнасць. Грунтуючыся на агульначалавечых каштоўнасцях, фальклор адлюстроўвае асаблівасці развіцця канкрэтнага народа, акумулюе лепшыя набыткі культуры

папярэднікаў, карэктруе знешнія ўплывы і заўсёды захоўвае сваю выхаваўчую функцыю. Так, у разглядаемы перыяд з распаўсюджаннем хрысціянства этнапедагагічныя ідэі набывалі значную сацыяльна-духоўную завостранасць, арыентавалі на ўдасканаленне ўнутранага свету кожнага чалавека, а значны генетыка-псіхалагічны ўплыў язычніцтва выразна скіроўваў народнае выхаванне на цесную сувязь з прыродай, навакольным асяроддзем.

У сучаснай педагогічнай науцы прытумачэнні паняцця «народная педагогіка», нягледзячы на пэўныя адрозненні, якія ў фармулёўках залежаць у асноўным ад акцэнту, што абумоўлены ці практична-выхаваўчым вопытам, ці народна-педагагічнымі поглядамі і ідэямі, у цэлым досьць аргументавана вызначана сутнасць разглядаемага феномена. Большасць даследчыкаў пад народнай педагогікай разумеюць «...сукупнасць і ўзаемазалежнасць уяўленняў, поглядаў, меркаванняў, ідэй, навыкаў і прыёмаў у галіне выхавання і навучання, адлюстраваных у народнай творчасці» [3, с. 7]. Што тычыцца паняцця «этнічная педагогіка», то з канца XX стагоддзя пераважная большасць навукоўцаў прадстаўляюць яе як «...навуку, якая даследуе народную педагогіку». Такі падыход увогуле прымалыны і ў многім правільны, але не поўнасцю адлюстроўвае сутнасць паняцця.

З аднаго боку, у этнапедагогіцы сапраўды асэнсоўваецца эмпірычны вопыт этнічных груп у выхаванні падрастаючых пакаленняў. З другога – этнічная педагогіка ўяўляе сабой сістэму, якая забяспечвае авалоданне выхаваўчымі набыткамі папярэдніх пакаленняў. Такім чынам, можна выдзеліць два значэнні паняцця «этнапедагогіка»: 1) сістэма поглядаў, ідэй аб змястоўным напаўненні і працэсуальным ажыццяўленні выхавання, характеристычна для этнасу; 2) навука, якая вывучае гэтую сістэму. Такое разуменне этнічнай педагогікі не супярэчыць сформіраваным у науцы падыходам, а прынцыпова пашырае сферу яго выкарыстання.

Вельмі важным для навуковай педагогічнай тэорыі з'яўляецца гістарычны аспект. Сцвярджэнне аб тым, што без гісторыі навукі не можа быць і яе тэорыі, яшчэ ў большай ступені датычыцца этнічнай педагогікі, бо на розных этапах развіцця пэўнага гра-

мадства істотна мяняліся не толькі народна-выхаваўчыя ідэі, але і роля і месца этнічнай культуры ў жыцці народа. Не выпадкова Г. Н. Волкаў прапануе вылучыць у якасці самастойнага аб'екта гістарычную этнапедагогіку. Але, як слушна адзначае У. М. Конан, этнапедагагічная культура «...не паддаецца прынятай у культуралогіі, літаратуразнаўстве і іншых галінах гуманітарнай навукі атрыбуатацыі (вызначэнне індывідуальнага альбо калектыўнага аўтарства, даты стварэння і інш.) і храналагічнай перыядызацыі. З пэўнай дакладнасцю можна ўстановіць толькі дату (год альбо дзесяцігоддзе) фіксациі помнікаў народнай культуры» [4, с. 9]. Таму храналагічны прынцып даследавання народна-педагагічнай культуры магчымы і нават неабходны пры выдзяленні перыяду з досыць адноснымі і шырокімі межамі. Такі падыход засцеражэ ад катэгарычных, адназначных ацэнак, што падчас назіраюцца ў працах сучасных навукоўцаў.

Народна-педагагічныя веды і вопыт з'явіліся трывалым падмуркам пабудовы педагогічнай навукі ўвогуле. Ва ўсходніх славян, дзе выхаваўчая проблематыка істотна адсоўвала на другі план пытанні навучання, увага да ідэй маральнага ўдасканалення асобы, якія культиваваліся ў народзе, была прыярытэтнай. Належная ацэнка этыка-педагагічнага патэнцыялу народнай мудрасці выразна пра-сочваецца ўжо ў творах Уладзіміра Манамаха, якія былі распаўсюджаны на беларускіх землях. Іх маральна-выхаваўчая скіраванасць گрунтуецца на інтэграцыі народнага жыццёвага вопыту з поглядамі прадстаўнікоў візантыйскай патрыстыкі. Вытрыманыя ў духу хрысціянской этыкі «Павучанні» Манамаха насычаны народна-педагагічнымі ідэямі: «Убогых не забывайте», «Старыя чти яко отца, а молодыя яко братью», «Леность бо всему мати» [5, с. 61–63].

У «Жыціі Еўфрасінні Полацкай» апісваецца, як падзвіжніца раіла выхоўваць глыбокую павагу да адвечных народных традыцый, жыць у згодзе з назапашаным шматвяковым маральнавыхаваўчым вопытам. Блізка да народных выслоўяў гучаць парады: «... учаше душевней чистоте... при старейшей молчати, мудрейших послушати... мало вештаці, а множае разумети» [6, с. 36].

Аб народна-педагагічным уплыве на маральнавыхаваўчыя погляды асветнікаў Беларусі сведчыць той факт, што многія іх творы пабудаваны на глебе вуснай народнай творчасці. Нават запазычаныя этыка-педагагічныя ідэі звязваліся з характарам сацыяльнага быцця і ўласбяліліся ў традыцыйных вобразах і сітуацыях. Народныя матывы ў творчасці Кірылы Тураўскага адзначаюць многія навукоўцы. Так, даследчыкамі падкрэсліваецца, што сусветнай вядомасцю як пісьменнік айчынны Златавуст абавязаны вытанчанай царкоўнаславянскай мове ў спалученні з жывым народна-паэтычным словам. Пропаведзі асветніка па ўжытку трапных алегорый і парыўнанняў падобны да вуснай народнай творчасці: «Днесь весна красуецца, оживляющи земное естьство, и бурний ветри, тихо повевающе плод гобзуют, и земля семена питеющи (питающи) зеленую траву рожает» [7, с. 335].

Увогуле, моцны візантыйскі ўплыв на развіццё духоўнай культуры, у тым ліку і этыка-педагагічнай думкі часоў Кіеўскай Русі, не пазбаві апошнюю адметных этнічных рыс, якія ўзыходзяць ад язычніцкіх народна-выхаваўчых поглядаў. З першых «Ізборнікаў» усходнеславянскія кніжнікі карэктіравалі іх змест, уводзілі ў тэкст новыя слова і выразы з характарыстыкай народна-педагагічных традыцый. Аналізуючи змест фларыгелій, сучасныя навукоўцы адзначаюць, што многія іх выслоўі і па фармальнай структуре пабудовы, і па змесце блізкія да народных прыказак і прымавак. Шырокараспаўсюджаныя на беларускіх землях перакладныя зборнікі «Пчала», «Ізмарагд», «Фізіёлаг», «Шасціднёў» былі адапціраваны да жыцця простых людзей, да народнага светаўспрымання і аўяднаны найважнейшай педагогічнай задачай маральнага ўдасканалення асобы і грамадства. Супастаўляльны аналіз вышэйпералічаных зборнікаў і помнікаў вуснай народнай творчасці паказвае, што адбываўся і зваротны працэс – многія з маральнавыхаваўчых правіл гэтых кніг з цягам часу трансфарміраваліся ў народныя прыказкі і прымавкі.

Традыціі звароту да шматвяковай народнай мудрасці ярка прайвіліся і ў рэнесансны перыяд развіцця айчыннай этыка-педагагічнай думкі. З улікам народных запатрабаванняў

Францыск Скарына не толькі выдаў Біблію на старажытнабеларускай мове і абагаціў яе прадмовамі і пасляслоўямі, але і ўвёў у біблейскія тэксты і ілюстрацыі да іх фальклорныя адценні, ажывіў бытавыя жанравыя спэны Бібліі рэаліямі народнага жыцця. Так, Л. Ц. Баразна адзначае, што ў выкарыстаных першадрукаром «...гравюрах ярка праявіліся беларускія нацыянальныя і наогул славянскія рысы» [8, с. 26]. У некаторых творах Скарыны, абапіраючыся на беларускае прастамоўе XV–XVI стагоддзяў, прыводзіў у якасці педагогічных пастулату па сутнасці народнай прымайкі: «Не копай под другом своим ямы, сам ввалишся в ню. Не став, Амане, Мардохеюшибенице, сам повиснеш на ней» [9, с. 71].

Прадстаўнікі этыка-педагагічнай думкі Беларусі лічылі, што калектывны лад сялянскага жыцця, яго знітаванасць з прыродай скроўваюць да высокамаральных асноў грамадскай уладкаванасці. Беларускі мысліцель XVI стагоддзя Міхалон Літвін крытыкаваў маральныя заганы заможнай шляхты і супрацьпастаўляў ім добрыя звычай і несапсаваныя норавы простых людзей. Сялянскае жыццё, на думку асветніка канца XVI – першай паловы XVII стагоддзя Язэпа Даманеўскага, з'яўляецца «натуральным станам» чалавечага быцця, кропніцай маральных асноў і добра, гарадское ж – дэфарміруе чалавечую прыроду, садзеінічае развіццю амаральнасці.

На набыткі народнай педагогікі ў многім абапіраліся педагогічныя погляды пратэстантаў. Прадстаўнік радыкальнага крыла Рэфармацыі на беларускіх землях канца XVI – пачатку XVII стагоддзя Ян Ліцыній Намыслоўскі назначаў: «...Ісціннае тое слова, якім у народных вуснах ганяць» [10, с. 181]. У час працы рэктарам Іўеўскай арыянскай школы Ліцыній напісаў і надрукаваў у 1586 годзе арыгінальны вучэбны дапаможнік «Сентэнцыі неабходныя ў жыцці...». У агульным фарміраванні асобы аўтар аддаваў прыярытэт выхаванасці перад адукаванасцю, таму павучанні з яго кнігі маюць ярка выражаны марализтарскі ўхіл. Многія з іх па сутнасці і змесце адлюстроўваюць набыткі народна-педагагічнага вопыту і нагадваюць узоры фальклорнай афарыстыкі: «Няма нічога каштоўней, чым дабрачыннасць», «Не бывае

моцы большай, чым дружба», «Сквапнасць не ведае меж», «Смутак з'ядзе мазгі», «Розум – невычэрпная скаarbonка» і інш. [10, с. 172–174, 180].

Добра ўсведамляў значэнне народнай мудрасці ўраджэнец Полаччыны Саламон Рысінскі, які больш за трыццаць гадоў жыцця прысвяціў збору прыказак і прымавак. Выдадзены ў 1618 годзе парэмілагічны зборнік уяўляе сабой унікальны помнік народнапедагагічнай культуры – скаarbonку славянскага выхаваўчага вопыту Сярэднявечча. З прыхільнасцю аднёсся да працы беларускага педагога славуты чэшскі педагог Ян Амос Каменскі, які ў распрацоўцы прыродазгодных асноў педагогікі плённа выкарыстоўваў матэрыялы з кнігі С. Рысінскага. Першы айчынны парэміёлаг лічыў, што народны выхаваўчы вопыт павінен стаць падмуркам любых педагогічных распрацовак. «...Нават самыя славутыя мудрацы, – пісаў педагог асветнік, – ні на чым іншым засноўвалі сваю навуку, як на tym, што ў асяроддзі людскім зязла мацней за сонца ў зеніце» [11, с. 46]. Асабліва ёфектыўнымі сродкамі у маральным выхаванні з'яўляюцца народныя афарызымы. Асветнік прыводзіў прыклад цара Саламона, які пры дапамозе прыказак і прымавак, сабранных у асяроддзі простых людзей, імкнуўся выхаваць у падначаленых добрыя норавы і прыстойнасць.

Абапіраючыся на народны жыццёвы вопыт, С. Рысінскі прыйшоў да высновы, што «...прычына і апора шчаслівага жыцця – гэта вера ў сябе» [11, с. 82]. Сістэматызацыя ідэй народных парэмій дапамагла вучонаму выпрацаваць асноўныя падыходы да арганізацыі маральнага выхавання, дзе выразна вылучаюцца як змястоўна-мэтавыя, так і метадычна-працэсуальныя бакі яго ажыццяўлення. Сапраўдны гімн педагогічнаму генію народа ўяўляюць прыказкі і прымайкі са зборніка С. Рысінскага: «Хто людзей не саромеецца, той Бога не баіцца», «На скіленае дрэва і козы залазяць», «Дрэўца з моладу даецца гнуць, у старасці ж не», «Як пасцелеш сабе, так і выспішся», «Ціхая вада берагі падмывае», «Адабраць сілай можна, даць – немагчыма» [11, с. 25, 145–146, 148].

Наогул мысліцелі Беларусі падкрэслівалі, што важнейшым крытэрыем, які дазваляе

правесці мяжу паміж ісцінным і фальшывым, маральнym і амаральнym, з'яўляеца шматвяковы выхаваўчы вопыт народу. Духоўна-маральная каштоўнасці, якія праішлі шліфоўку жыццём і часам, на думку айчынных філосафаў, мелі агульначалавечы хакттар. Неаднаразова ўказваў на гэта Мікола Гусоўскі: «...Не, не знайдзеце заган у звычаях даўніх» [12, с. 180]. Паэт настойліва рэкамендаваў: «...Патрэбна нам захаваць павучэнні продкаў блажэнных, каб сэрцы заблудзіўшыхся не патанулі ў заганах» [12, с. 181]. М. Гусоўскі пісаў у стылі вуснага аповеда-гутаркі з жывасцю народных казак і былін, арыентаваўся не на кніжныя схемы, а на жывыя факты рэчаіннасці, абагачаючы іх вусна-паэтычнымі элементамі народнай творчасці. Не выпадкова паэму «Песня пра зубра» даследчыкі называюць неацэнным помнікам для этнографаў, фалькларыстаў, гісторыкаў.

Актыўна звяртаўся да скарбаў народнай мудрасці, асабліва ў норава-павучальных творах, і Сімёон Полацкі. Па ўзоры вуснай народнай творчасці ён складаў выслоўі, якія і па форме, і па сутнасці не адрозніваліся ад фольклорных: «Мал бе плотию, но велик духом», «Мал бе количеством, но велик разумом», «Мал убо телом, но высоко умом» [13]. Па аналогіі з выкарыстаннем народнай педагогікай гумару ў выхаваўчых мэтах С. Полацкі ўводзіў у свае творы жарты, жартоўныя прытчы. У «Вітанні богалюбівага епіскапа Касліста Полацкага і Віцебскага...», «Лякарстве на грахі», «Вершах уцешных да асобы адзінай» ён актыўна выкарыстоўвае выяўленчыя сродкі народнага смеху – гратэск і травестацыю. У свой час Саламон Рысінскі адзначаў значныя выхаваўчыя магчымасці народнага гумару. Ён лічыў, што добрым норавам «...намнога лягчэй навучыць пры дапамозе смеху, у якім заўсёды праўда, чым карыстаючыся паважнымі і суворымі тырадамі філосафаў» [11]. Ілля Капіевіч услайліў просты народ, яго гістарычнае мінулае, высокія духоўна-маральная якасці. «...Ізвестно же буди, яко не велможах или благородных и дарование божие имеющих, но точию о людях где слово есть...» [13, с. 332], – пісаў ён. З выхаваўчымі мэтамі асветнік выдаваў падручнікі, дзе ў якасці дадатку друкаваў не хрысціянскія маралепавучальныя тэксты,

а свецкія творы, вельмі блізкія да вуснай народнай творчасці.

Асабліва актыўна народна-педагагічная спадчына выкарыстоўвалася з выхаваўчымі мэтамі ў школьнім тэатры, які з XVI стагоддзя стаў досьць распаўсюджаным у Беларусі. Спектаклі былі насычаны элементамі вусна-паэтычнай творчасці, многія жыццёвые з'явы трактуваліся з дэмакратычных пазіцый, сцвярджаліся народна-выхаваўчыя погляды. Так, у інтэрмедыі, што захавалася ў адным з рукапісаў 1651 года, утрымліваеца шмат народных выразаў і выслоўяў накшталт «По Сеньку шапка», «Собака зъесьць і без солі», «Сова не родзіць сокола» і інш. [14, с. 863–864].

Найважнейшымі пытаннямі пры даследаванні генезісу народна-педагагічных ідэй з'яўляюцца выяўленне іх скіраванасці, вызначэнне мэт і сутнасці народнага выхавання. Гэтым праблемам прысвяцілі свае даследаванні многія гісторыкі педагогікі. Аналіз іх прац паказвае складанасць пытання. Адны навукоўцы лічаць, што стрыжнем народнага выхавання з'яўляеца працоўнае выхаванне, другія – разумовае, трэція – маральнае, чацвёртыя бачаць яго ў гарманічным выхаванні асобы. Адпаведна з гэтым вызначаюцца мэты выхавання і вылучаеца выхаваўчы ідэал.

Так, беларускія вучоныя Г. П. Арлова, К. А. Кулінковіч, Я. І. Сярмяжка і іншыя першаасновай народнай педагогікі беларусаў лічаць «культ працы». Гісторыка-педагагічны анализ выхаваўчай спадчыны пацвярджае, што працалюбству нашы продкі адводзілі першарадную ўвагу, але ж у грамадскай думцы яно ўхвалялася толькі тады, калі было напоўнена адпаведным маральным сэнсам. Гэтак жа сама разум і фізічнае сіла набывалі грамадска значную каштоўнасць толькі пры ўмове выкарыстання іх у інтарэсах людской супольнасці і барацьбе са злом. Калі ж яны выходзілі за маральныя межы, то ўяўлялі сабой сур'езнную небяспеку. Таму слушнымі ўяўляюцца высновы В. А. Салеева, з якімі пагаджаеца і В. У. Чэчат, што ядром народнай педагогікі беларусаў з'яўляеца паняцце добра. Праблема скіравання дзяцей да добра была найважнейшай. Народнае разуменне агульнага добра стварала падмурок гармоніі

маральнай прыроды чалавека са светам, а маральна-выхаваўчыя мэты ўвасабляліся ў народны ідэал, які ўяўляў сабой цэласную цнатлівую дабрадзейную актыўную асабу

з высокім узроўнем маральнай свядомасці і волі, устойлівымі становішчымі адносінамі да маральных каштоўнасцей і адпаведнымі паводзінамі.

*Такім чынам, народная педагогіка беларусаў з'яўлялася асноўнай, найважнейшай крыніцай фарміравання ідэй маральнага выхавання, выконвала важную функцыю аховы этнанацыянальных педагогічных набыткаў ад іх размывання пад уплывам зневініх фактараў, садзейнічала фарміраванню адметнасці этыка-педагагічнай думкі і ў змястоўна-мэтавых яе напаўненнях, і ў працэсуальным ажыццяўленні. Яна абавіралася на набыткі традыцыйнай культуры і будавалася з улікам нацыянальнай псіхалогіі і менталітэту народа. Таму і ў сучаснасці яе асноўныя палажэнні могуць і павінны плённа выкарыстоўвацца як у тэарэтычных распрацоўках маральнага выхавання, так і ў практичным яго ажыццяўленні.*

#### **Спіс цытаваных крыніц**

1. *Лыч, Л. Гісторыя культуры Беларусі / Л. Лыч, У. Навіцкі. – Мінск : Экаперспектыва, 1996. – 453 с.*
2. *Пичета, В. И. История белорусского народа / В. И. Пичета // Курс белорусоведения: лекции, читанные в Белорусском народном университете в Москве летом 1918 года / Белорус. Подотдел Отдела просвещения нац. меньшинств НКП. – М., 1918–1920. – С. 86.*
3. *Арлова, Г. П. Беларуская народная педагогіка / Г. П. Арлова. – Мінск : Нар. асвета, 1993. – 120 с.*
4. *Народная педагогіка беларусаў / У. М. Конан [і інш.]. – Мінск : НІА, 1996. – 166 с.*
5. *Владимир Мономах. Поучение / Владимир Мономах // Изборник : повести Древней Руси / сост. и примеч.: Л. Дмитриева и Н. Понырко; вступит. ст. Д. Лихачёва. – М. : Худож. лит., 1987. – С. 59–68.*
6. *Аповесць жыцця і смерці святой і блажэннай і найпадобнейшай Еўфрасінні, ігуменні монастыра Святога Спаса і Найсвяцейшай Ягонай Маці, што ў горадзе Полацку // Кніга жыцці і хаджэння : пер. са стараражытнаарус., старабеларус. і польск. / уклад., прадм. і каментары А. Мельніка. – Мінск : Mast. літ., 1994. – С. 42–58.*
7. *Туровский, К. Слово Кирила мниха недостойного о поновлении въскресения, и о Артусе, и о Фомине испытании ребр Господень / К. Туровский // Кірыл, епіскап Тураўскі: жыццё, спадчына, светапогляд / А. А. Мельнікаў. – Мінск : Беларус. навука, 1997. – С. 333–338.*
8. *Гравюры Францыска Скарыны / аўтар тэксту і склад. Л. Ц. Баразна. – Мінск : Беларусь, 1990. – 212 с.*
9. *Скарына, Ф. Творы : прадмовы, сказанні, пасляслоўі, акафісты, пасхалія / Ф. Скарына; уступ. арт., падрыхт. тэкстаў, камент., слоўнік А. Ф. Коршунава, паказ.: А. Ф. Коршунава, В. А. Чамярыцкага. – Мінск : Навука і тэхніка, 1990. – 207 с.*
10. *Парэцкі, Я. І. Іёеўскі педагог Ян Ліцыній Намыслоўскі / Я. І. Парэцкі // Беларуская літаратура. – 1983. – Вып. II. – С. 169–190.*
11. *Порецкий, Я. И. Соломон Рысинский: Solomo Pantherus Leukorussus. Конец XVI–нач. XVII в. – Минск: Изд-во БГУ, 1983. – 158 с.*
12. *Парэцкі, Я. І. Невядомыя вершы Міколы Гусоўскага (1523–1533) / Я. І. Парэцкі // Беларус. літ. і літаратуразн. : міжвуз. зб. – Мінск : Выд-ва БДУ, 1975. – № 3. – С. 177–183.*
13. *Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии : избранные произведения XVI–начала XIX вв. / под общ. ред.: В. А. Сербента [и др.]. – Минск : Изд-во АН БССР, 1962. – 524 с.*
14. *Антalogія даўняй беларускай літаратуры: XI – першая палова XVIII ст. / падрыхт.: А.І. Богдан [і інш.]; навук. рэд. В. А. Чамярыцкі. – 2-е выд., выпр. – Мінск : Бел. навука, 2005. – 1015 с.*

*Матэрыял паступіў у рэдакцыю 31.05.2012.*